

# Чырвоная Зьмена

№ 221 (1188) | Аўторак, 23-га верасня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-  
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ  
УМОВЫ ПАПІСКІ:  
1 месяц . . . . . 30 кап.  
3 месяцы . . . . . 90 . . .  
6 месяцаў . . . . . 1 р. 80 . . .  
1 год . . . . . 3 р. 30 . . .

АДРАС РЕДАКЦЫІ:  
Менск, вул. Карла Маркса, 38  
Тэлефоны: рэдактара—7-25,  
секратарыят—12-19.  
АДРАС КАНТОРЫ:  
Комсамоўная 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВYДАНЬНЯХ.

Копт асобнага №—2 кап.

З фронту рэалізацыі адоўцы ЦК УсеКП(б)

Для штурму засталася 7 дзён

## НЯ СУПАКОЙВАЦА НА ПЕРШЫХ ПОСЬПЕХАХ, А ЎВЕСЬ ЧАС РАШУЧА ШТУРМАВАЦЬ ПРАРЫВЫ

Выкарыстаце ўсе магчымасці на найхутчэйшую ліквідацыю прарываў. Пад агонь бальшавіцкай самакрытыкі глушыцеляў творчай ініцыятывы рабочых Руйнуючы агонь па правых опартуністых, якія зрываюць выкананьне адоўцы ЦК

### Прымаем выклік „Кастрычніка“

Выклікаем „Энэргію“ і „Бальшавік“

Комсамольскі калектыў і беспартыйная рабочая моладзь заводу „Комунар“, абгаварыўшы на сваім агульным сходзе выклік ф-кі „Кастрычнік“ поўнасьцю да яго далучыцца і выклікаў заводы „Энэргія“ і „Бальшавік“ на выкананьне наступных задань:

— Прапрацоўка і ўдзел комсамольцаў у складаньні сустрэчнага прамфінплану. Праверыць становішча выкананьня прамфінплану за мінулыя два гады, асабліва за апошні квартал гэтага году. У зьвязку з гэтым праверыць становішча сацспарборніцтва і ўдарніцтва, зьвязваючы гэтак пытаньне з організацы-

яй новых батальёнаў энтузіястаў ударных брыгад, барацьба з ілжэ-ўдарніцтвам і г. д. Разгарнуць рашучую барацьбу з цяжучасьцю рабочай сілы. Наладзіць пераклічку з падшэфнымі раёнамі і дапамагчы організацыі сустрэчнага пляну хлебазагатавак. Наладзіць комсамольскі кантроль над рабочым забеспячэньнем, прымацоўваючы асобныя комсамольскія групы, ячэйкі да асобных аддзелаў арганізацыі забеспячэньня. Унесці прапанову КІМ'у аб абвешчэньні 1 кастрычніка днём міжнароднага свята ўдарнай пяцігодкай.

КОМСАМОЛЬСКІ К-ТЫЎ  
З ВОДУ „КОМУНАР“

### Тры комсамольскія вытворчыя комуны

У зьвязку з рэалізацыяй адоўцы ЦК УсеКП(б) у аўтаматным цэху ф-кі „Пролетарская Перамога“ (Н. Барысаў) на ініцыятыву комсамольскай ячэйкі арганізавалі тры комсамольскія вытворчыя комуны.

З боку загадчыка цэху, члена партыі т. Зубрыліна наглядаюцца надбайны адносіны да работы комуны. Ён адмаўляецца даць адну разьліковую кніжку комунам.

Паставава бюро калектыву ЛКСМБ фабрык „Чырвоная Барыза“, „Пролетарская Перамога“ і электрастанцыі імя Леніна было ўхвалена арганізаваць новыя вытворчыя комуны ў кожным цэху.

К. Розэнблум.

### Дапамаглі ў ліквідацыі прарыву

Прапрацаваўшы адоўцу ЦК УсеКП(б) на сваім агульным сходзе, курсанты двухтыднёвых ліквідатарскіх курсаў Вягомльскага раёну ў ліку 40 чал. паставілі выхаць у колгас імя Вароўскага на 4 дні з мэтай дапамогі ліквідацыі прарыву на ўборцы, які атрымаўся з прычыны недахопу рабочай сілы.

Прыехаўшы ў колгас курсанты разьбіліся на чатыры брыгады, разгарнулі паміж сабою сацспарборніцтва. За гэты тэрмін заклалі сіласную яму на 6 тыс. пудоў сіласнай масы. З усіх брыгад найлепш працавала брыгада касцоў, якая ў большасьці сваёй складалася з комсамольцаў.

Стральчонак.

### Комсамольская ячэйка ўперадзе

На Бабруйскім механічным заводзе імя Сталіна комсамольская ячэйка разгарнула работу па сустрэчы новага гаспадарчага году. Усе комсамольцы ўзялі самаабавязальствы не пакідаць завод да канца пяцігодкі, абвешчэлі сябе ўдарнікамі.

На нарадках брыгад комсамольцы праводзяць належную раслулачальную работу па популярызацыі адоўцы ЦК УсеКП(б).

У брыгадзе тав. Варшыніна было паставілена ўсім падпісацца на самаабавязальствы, рабочыя гэтай-жа брыгады выклікалі пасьпехаць іх прыкладу лубрыкатарную брыгаду токарнаў.

Уся работа на рэалізацыі паставы ЦК УсеКП(б) праходзіць пры актыўным удзеле ўсіх комсамольцаў і беспартыйных рабочых, пад лютым разгартаваньнем сацыялістычнага спарборніцтва і організацыі новых ударных брыгад.

Комсамолец.

### „У нас не прамысловы раён, з рэалізацыяй адоўцы пасьпеем“

Па Пётрыкаўскай комсамольскай організацыі нічога канкрэтнага ня зроблена ў рэалізацыі крашэвіцкай адоўцы ЦК УсеКП(б). Комсамольцы не ўразумелі той палітычнай важ-

гэтых думак прытрымліваецца і Пётрыкаўскі РК. На глядзячы на тое, што ў выкананьні прамфінплану на мясцовых прадпрыемствах маецца цэлы шэраг прарываў, усёж



Прарыв? Няхай будзе прарыв—гэта нао не датычыцца

насьці, якую мае адоўца ЦК. Існуюць думкі:

„У нас не прамысловы раён па гэтай жа прычынаўкай адоўцы пасьпеем, а калі і не, дык нічога страшнага таксама няма“ (?).

РК ЛКСМБ не мобілізаваў масы комсамольцаў навакол ліквідацыі гэтых прарываў. Комсамольскія ячэйкі на гэтых-жа самых прадпрыемствах нічога не зрабілі па рэалізацыі паставы ЦК УсеКП(б). Я. Крушына.

### Адмовіліся ад выхадных дзён

Комсамольцы Менскага Хлебазаводу абвешчэлі сябе ўдарнікамі да канца пяцігодкі. Арганізуюцца ўдарныя брыгады па павялічэньню колькасці і палішэньні якасьці выпечкі хлеба. Комсамольцы адмовіліся ад выхадных дзён. Працуюць на дзёне зьмены праз дзень, з мэтай найхутчэйшай ліквідацыі прарываў.

Каган.

### Адоўца ЦК УсеКП(б) не распрацоўваецца

Плешчаніцы, 20. (Па тэлефону ад нашага юнкора). Рэалізацыя адоўцы ЦК УсеКП(б) на Плешчаніцкім раёне праходзіць вельмі марудна.

Колгаснікі аб адоўцы нічога ня ведаюць. Ячэйкі ЛКСМБ адоўцы не прапрацоўваюць.

Гельфман.

## Пачатак гаспадарчага году пераносіцца з 1 кастрычніка на 1 студзеня

На пэрыод кастрычнік-сьнежань павінен быць складзены самастойны прамфінплан

Пастанова ЦВК і СНК СССР ад 20 верасня

Пасьля цяжкіх год грамадзянскай вайны савецкая ўлада, прыступіўшы да аднаўленьня народнай гаспадаркі, устанавіла замест звычайнага календарнага году вылічэньне гаспадарчага году з 1 кастрычніка па 30 верасня. Гэта пастанова была вынесена з мэтай ахапіць вылічэньне гаспадарчага году цэлым с.-г. вытворчасці, якая ў той час апыралася на індывідуальную раздробленую сялянскую гаспадарку.

У даны момант вылічэньне рост саўгасаў і колгасаў, якія вядуць плянавую гаспадарку і плянамернае правядзеньне пасьпых кампаній, дазваляе ў значнай меры акрэсьліць вынікі наступнага с.-г. году.

Дасягнуты ўжо прасьпект у індустрыялізацыі краю, у організацыі сацыялістычнага с.-г. вытворчасці ў вылічэньнай ступені ўмацавалі і павялічылі ролю плянавага пачатку ва ўсёй народнай гаспадарцы. Узростаючая-ж з кожным годам роля новага будаўніцтва, як у разьвіцьці прамысловасьці, с.-г. вытворчасці, так і ў камунальна-жыльнёвай справе, у культуры разьвіцьці краю патрабуюць, каб плянаваньнем гаспадарчага году быў ахоплены ўвесь будаўнічы сезон, які канчаецца ў лістападзе і сьнежні месяцах.

Выходзячы з гэтага ЦВК і СНК СССР паставілі наступнае:

Устанавіць гаспадарчы год з 1 студзеня па 31 сьнежня, пачынаючы з 1930 г.

Даручыць ВСНГ СССР зацьвердзіць не пазьней 5 кастрычніка 1930г. народна-гаспадарчы фінансавы плян і бюджэт на кастрычнік-сьнежань 1930 г.

Кантрольныя лічбы, фінансавы плян, адны дзяржбюджэт СССР на 1931 год павінны быць складзены з такім разьлікам, каб канчатковыя гаспадарчыя заданьні былі даведзены да заводу, фабрык і інш. прадпрыемстваў не пазьней канца сьнежня 1930 году.

Кантрольныя лічбы, фінансавы плян і адны дзяржбюджэт СССР на 1931 год павінны быць унесены на зацьверджаньне сесіі ЦВК СССР не пазьней сярэдзіны сьнежня 1930 году.

Старшыня ЦВК СССР Пятроўскі.

Старшыня СНК СССР Рыкаў.

Секратар ЦВК СССР Енукідзе.

У сувязі з перанясеньнем пачатку гаспадарчага году з 1 кастрычніка на 1 студзеня адтэрміноўваецца зацьверджаньне кантрольных лічбаў бюджэту на надыходзячы год. Выходзячы з гэтага, прэзыдыум ЦВК СССР паставіў: назначыць на 28 кастрычніка 1930 г. трэцюю сесію ЦВК СССР перанесці на 12 сьнежня 1930 г.

## 1-га кастрычніка—дзень ударніка

РАЗГАРНУЦЬ ЭНЭРГІЧНУЮ ПАДРЫХТОЎКУ ДА ДНЯ МОБІЛІЗАЦЫІ УСІХ СІЛ НА РЭАЛІЗАЦЫЮ АДОЎЦЫ ЦК

УсеЦСПС прапануе энэргічна працягнуць разгорнутую падрыхтоўку да Усеагульнага дня ўдарніка—1 кастрычніка з тым, каб гэты дзень быў днём рашучай мобілізацыі ўсіх сіл на рэалізацыю адоўцы ЦК.

30 верасня на ўсіх прадпрыемствах арганізаваць сход рабочых, вечары, абгаварыць вынікі выкананьня гадовай вытворчай праграмы.

У сувязі з перанясеньнем гаспадарчага году з кастрычніка на студзеня, неадкладна прыступіць да прапрацоўкі і абгавараньня сустрэчнага прамфінплану кастрычнік-сьнежань.

Дзень ударніка арганізаваць пад лозунгамі:

— „Прызыў ва ўдарныя брыгады 3 году пяцігодкі“.

— „Ніводнага прагону і прастою ў дзень ударніка“.

— „У дзень ударніка перавыканаць вытворчую праграму па ўсіх наказальніках“.

— „У дзень ударніка кожны рабочы павінен унесці сваю прапанову па палішэньні і рацыяналізацыі вытворчасці“.

Усе кіруючыя работнікі прэфарганізацыі ў дзень ударніка павінны зыходзіцца на прадпрыемствах. УсеЦСПС.

## „Мы на ваенным, - вы на гаспадарчым“

На ўсіх франтах змагацца за пяцігодку!

Замучала англійска-машына. Ціха стаялі вацяжыя і цыкавачныя машыны Першага зьмена Менскай абутковай фабрыкі скончыла работу.

— На зьлёт ударнікаў!— пранеслася па фабрыцы—усе на зьлёт!

Першая зьмена ідзе на зьлёт з добрымі вынікамі. Сёньня яна выканала заданьне з перавышэньнем нормы на 300 пар абутку, але якасьць... якасьць дрэніная, застаецца ждаць лепшага. Мяккія і сырыя наскі ўстаўляюцца ў бацінкі, крывыя абсабы.

Аб становішчы нашай фабрыкі даведаўся наш шэф—Н-скі кавалерыскі дывізіён і прышоў на фабрыку падвесьці вынікі работы абодвух бакоў.

— Мы прышлі да вас разьлічыцца. Мы чырвонаармейцы стайм на ваенным фронце,— вы рабочыя—на гаспадарчым фронце. Мы свае заданьні вы коваем, вы ня выконваеце. Вашу фабрыку друк называюць опартуністычным балотам, мы, артылерысты, праз гэта балота на мокам прайсьці, мы прышлі дапамагчы высушыць гэтае балота. Мы прышлі паказаць нашы дасягненьні, паказаць, як мы выконваем узятыя абавязкі, а вы скажэце, як вы выконваеце.

Па статуту мы павінны быць гатовы к бою за 10 хвілін, але камандзір даў загад сабрацца за дзьве хвіліны. І праз дзьве хвіліны мы былі гатовы. Мы гэта выканалі таму, што ад нас патрабуе гэта партыя, рабочая класа, а не статут.

Мы ведаем, што некаторыя рабочыя ня сочаць за машынамі, ня мажучь іх. Гэта бяспачна.

Я за сваю вінтоўку, кулямёт адкаваю, вось мой наган, глядзене, калі ня чысты, аштрафуйце мяне. А зараз паглядзім, якія ў вас машыны.

Ударнікі падкачалі. Фабрычныя організацыі ня зьлелі кіраваць калектывам рабочых. Тут ударнікі былі на паперы. Наглядаюцца выпадкі рвацтва нават крэйж на фабрыцы. Ёсьць людзі, талар, машыны, але прамфінплан ня выконваюць.

Фабрыка мела за 10 месяцаў прастою ў 10000 гадзін, што складае трысячы ў месяц. Тэхперсонал дрэніна кіраваў, рабочы дзень не загрузан. За 10 месяцаў было 2032 дні прагулаў.

Ударнікі на зьлёце пагаварылі аб усіх недахопах, абяцалі верасьвіўскую праграму выканаць за 4 дні раней тэрміну.

— Мы ўдарнікі-чырвонаармейцы бяром на грамадзкі бусір нашу падшэфную фабрыку!— заявілі чырвонаармейцы.

Усе ударнікі ў адзін голас абяцаюць чырвонаармейцам:

А мы выканаем прамфінплан!

Фрыд.

# Сяўба ня ўсюды пераведзена на ўдарныя тэмпы

ЛІЧБЫ ВЫКАНАННЯ СЯЎБЫ ў КОЛГАСАХ (ТУРАЎСКАГА, УВАРАВІЦКАГА, ХОЙНІЦКАГА, СТАРАДАРОСКАГА І ПОЛАЦКАГА РАЁНУ) СЫГНАЛІЗУЮЦЬ НЕБЯСПЕКУ

Бярэце прыклад з колгасу „Зьвязда“ і колгасаў Вушацкага раёну

## Зводка з пасеўнага фронту

Паводле звестак пасеў-бюро Наркамзему ВССР, ход асенняй пасеўнай кампаніі па 93 раёнах на 20 верасьня і 4 раёнах на 15-ае верасьня характарызуецца наступным чынам:

Савгасамі плян па засеў пшаніцы выканан толькі на 18,2 проц. жыта—59,2 проц.

Колгасамі засялена пшаніцы—2057 га, што складае 25,1 проц. Жыта засялена—66108, альбо—40,2 проц.

Індывідуальным сэктарам засялена пшаніцы 11443 га, што складае 34,6 проц. пляну. Жыта засялена—615914 га, альбо—56,2 проц.

Такім чынам, працэнт выкананьня пасеўных плянаў па сацыялістычнаму і індывідуальнаму сэктару на пшаніцы і жыту складае—53,5 проц.

Дрэна разгортваецца сяўба азімага жыта ў колгасях Тураўскага раёну—2,5 проц., Старых Дарог—7 проц., Полацкі—10 пр Уваравіцкім—8 проц., Хойніцкім 17 проц., Старобірскім—20 пр. і Капаткевіцкім—17 проц.

Побач з неадавальным ходам асенняй сяўбы паасобных раёнаў ўжо выканалі свае заданьні па колгаснаму сэктару:

Выканалі свае заданьні па засеў жыта колгасі: Вяшчанскага раёну—154 проц., Лазьнянскага раёну—90 проц., Аршанскага і Чырэйскага—73 проц., Вузьдзёнскага і Пleshчаніцкага—70 пр.

Па індывідуальнаму сэктару выканалі і бліжэй да выкананьня плянаў па сяўбе жыта наступныя раёны: Сіроцінскі—116 проц., Сураскі—109 проц., Багушэўскі—100 пр., Лазьнянскі—90 проц., Чэрныаў-

скі—98 проц., Журавіцкі 85 пр., Гораці—80 проц., Чавускі—76 проц., Ветрынскі—92 проц., Вушацкі—89 проц. і Вульскі—83 проц.

Трэба падкрэсьліць, што на працягу ходу асенняй-пасеўнай кампаніі наступныя раёны—Лазьнянскі, Бешанковіцкі, Прапойскі, Кармянскі, Парыцкі, Асіпавіцкі, Раёнскі, і Капыльскі ні адзін раз ня прыслалі звестак аб ходзе апошняй.

Як мы бачым, становішча з ходам асенняй сяўбы ў шмат якіх

раёнах зусім пагражаючае. На гледзячы на паставы ЦК УсеКП(б) і КП(б)В раённыя арганізацыі ня прынялі належных захадаў, каб па большавітку разгарнуць сяўбу.

Становішча з сяўбой (асабліва па пшаніцы) гаворыць аб тым, што пагроза невыкананьня плянаў у шэрагу раёнаў яшчэ не адведзена.

Тэрміны скапчэньня асенняй сяўбы даўно прайшлі. На працягу бліжэйшых дзён павінна быць навярстана ўпушчанае, і закончана на ўсе 100 проц. сяўба.

## Большавіцкая арытмэтыка

Замест 35 га азімага кліну засяялі 45

Вульск. (Ад нашага юнкора).—Колгас „Зьвязда“ Вульскага р-ну скончыў з вялікім поспехам уборку і абмалот ураджаю і асеннюю сяўбу.

Ужо поўнасьцю абмалочан азімы і яравы хлеб. Убран і расьцелен лён. Пачалі капаць бульбу.

Замест прадугледжанага плянам засева азімых 35 га засяялі 45 га—перавышэньне на 28 проц. Зданы ўсе лішкі дзяржаве.

Замест разьмеркаваньня ўраджаю і даходаў пасяля падліку па якасьці і колькасьці ўкладзенай працы, ураджай разьдзялілі па нормах на одаві, чым дапусьцілі памылку. Кожны атрымаў аднолькавую норму, ня гледзячы хто колькі і як працаваў. Разьмеркаваньне, якое супярэчыць устаноўкам партыі і ўраду лье ваду на млын кулака.

Гэта памылка дапушчана ў выніку дрэнага кіраўніцтва Райколгасасою. Прахлопала гэтак важнае пытаньне і комсамольская ячэйка колгасу. Ніякай масавай, растлумачальнай працы навокал гэтага не праводзілася. Зараз памылку пачалі выпраўляць. Ідзе тэрміновы падлік даходаў і працэдур, для падрыхтоўкі да новага гаспадарчага году. Усе даходы і ўраджай у канчатковай форме будзе разьмеркаваны па якасьці і колькасьці затрачанай працы.

Зараз колгас на сходах беднаты і агульных сходах сялянства робіць справядзачы аб працы за першы год свайго існаваньня.

А вынікі добрыя—колгас, ня гледзячы на малую колькасьць рабочых рук раней індывідуальнаму управіўся з палівай работай.

Колгас зрабіў 4 га агароду на палівай зямлі. Ураджай і прыбытак атрымаўся надзвычайна добры: Ад гэтых чатырох га атрымаец даход больш чымся ад 100 га паляводзтва. Гэктар колгаснага жыта даў па 75 пуд., а ў асалячых адзінлічкінаў 40-45 пуд. Аўсёу колгасны гэктар даў 60 пуд., а адзінлічкіны—40-45 пудоў.

Колгас пабудоваў добры цагельны завод і вялікую пуню. Будуюцца сьвінарнік на 100 галоў і памішчальне пад культурныя мэты.

Вось гэтая „арытмэтыка простых лікаў“ пераканала і цераканае суседзяў—індывідуальнікаў. Пачаўся прыліў у колгас. Трэба яго толькі арганізаваць.

## Сяўба праходзіць павольна

Чэрвень, 20.—(ад нашага юнкора)—Асенняя пасеўная кампанія па колгасях, савгасях, індывідуальна-бядняцкіх і сярэднячых гаспадарках Раваніцкага сельсавету, Чэрвенскага раёну праходзіць павольна. Як сацыялістычны, так і індывідуальны сэктар сеюць не ачы-

## Арганізаваны адна с.-гасп. арцель і т-ва па сумеснай апрацоўцы зямлі

Адозва ЦК УсеКП(б) не абгаворана на сходах

Пleshчаніцы, 20 (па тэлефону ад нашага юнкора).—Прыліў бядняцка-сяраднячых гаспадарак у колгасы па Пleshчаніцкаму раёну разгортваецца вельмі слаба. З 13 сельсаветаў толькі ў двух адчуваецца прыліў. За час асенняй сяўбы ў вёсцы Вардаўчына (Хатаўскі сельсавет) арганізавана таварыства па сумеснай апрацоўцы зямлі і ў вёсцы Каменская Слабада (Каменскі сельсавет), арганізавана сельска-гаспадарчая арцель „Чырвоны Чэкісты“.

У існуючых колгасях дзякуючы праведзенай працы комсамольскага агіт-прабегу м. Пleshчаніцы ўзнікла 46 бядняцка-сяраднячых гаспадарак, з якіх у колгас „Комінтэрн“—17, „Чырвоны Араты“ і „Чырвоны Штандарт“—па 14.

Слабасьць прыліву бядняцка-сяраднячых мас у колгасы, а таксама арганізацыя новых колгасаў тлумачыцца тым, што адозва ЦК УсеКП(б) ад 3-га верасьня ня была абгаворана на шырокіх сходах батрацка-бядняцкага і сярэднячых сялянства. Г

## Новое зьвязно комсамольскай працы пры камітэтах ЛКСМБ

Карэнная перабудова сельскай гаспадаркі патрабуе ад комсамолу ўсё новых, больш складаных, форм і метадаў комсамольскай работы ўнутры колгасаў і савгасаў, якія б змаглі зрабіць рашучы паварот комсамолу тварам да вытворчасьці і павысьці яго ўдзельную вагу ў гаспадарча-палітычных пытаньнях.

З гэтай задачай змогуць справіцца вопытна сельска-гаспадарчыя станцыі моладзі пры камітэтах ЛКСМБ, якія зьяўляюцца капіталай вопыту колгаснай і савгаснай працы, іх асноўнай задачай зьяўляецца мобілізацыя шырокай колаў моладзі пад кіраўніцтвам комсамолу на дапамогу колгаснаму і савгаснаму будаўніцтву і падняцьню ўраджайнасьці шляхам укараненьня ў гушчу савгаснай і колгаснай моладзі масавага дасьледваньня ўдарицтва, рацыяналізацыйнага руху, а таксама шляхам збору, вывучэньня і папулярнага вопыту сельска-гаспадарчай працы.

Практычная работа станцыі вывучэньня ў наступным: станцыя падрыхтоўвае матэрыял для вырашэньня на бюро камітэтаў ЛКСМБ і арганізуе яго выкананьне.

Станцыя праводзіць шырокую работу ў савгасях і колгасях па арганізацыі брыгад-дасьледчыкаў і рацыяналізатару з моладзі і кіруе іх штодзёнай працай.

Станцыя садзейнічае арганізацыі звычайнай падрыхтоўкі кадры масавай кваліфікацыі для савгаснага і колгаснага будаўніцтва шляхам мобілізацыі

## Комсамолія Касьцюковіцкага р-ну, слухай выклік!

Клімавіцкая райаганізацыя, уступілачы ў колгасна-вытворчы паход, бярэ на сябе наступны абавязак: зьвязаць, якія павінны быць выкананыя ў 1-му сьнежні:

1. Загатоўці сіламі комсамольскай арганізацыі шляхам чырвоных абозаў 30 проц. агульнага пляну хлебазагатоўка.

2. У часе асенняй-пасеўнай кампаніі сіламі комсамольскай арганізацыі засяяць 80 паказальных культурных га. Побач з гэтым правесці ўспашку пад яравыя пасевы 500 га, якія падрыхтаваць для засеў ільну.

3. Сіламі комсамольскай арганізацыі ачысьціць 30.000 пудоў насьвёня.

4. Правесці месячныя курсы трактарыстых на 100 чалавек.

5. Узяць на сябе абавязак калектывізацыі 400 бядняцка-сяраднячых гаспадарак, і пачаць з гэтым сыстэматычна праводзіць масава-растлумачальную работу па калектывізацыі, шляхам арганізацыі справядзач колгасаў на сходах аднаасобнікаў.

6. Узяць шэфства над сьвінарнікамі ў колгасях: „Комунар Марілеўшчыны“, „Ленінск Шлях“ і ў савгасе Ціманова. Зрабіць апошніх вусорна-паказальнымі, адначасова сіламі комсамольскіх ячэек выкарміць 200 сьвіней. Правесці работу па ўкомплектаваньню сьвінарнікаў, узяўшы на сябе абавязак закупіць 700 сьвіней за лік вядзёнаў Райколгасасою.

7. Спласці ў кожнай ячэйцы ўдарныя брыгады, якія кінуць на уборку бульбы, як мінімум ячэйкі павінны сваімі сіламі ўбраць 10.000 пудоў бульбы.

8. Правесці агляд гатоўнасьці сельска-гаспадарчага інвэнтару і адразу-ж адрамантаваць яго.

9. Абавязак кожнага комсамольца падпісацца на пазыку „Пяцігодка ў чатыры гады“, адначасова кожная ячэйка павінна мець калектывную аблігацыю на ячэйку ня менш яе на 5 руб.

10. Усіх комсамольцаў, занятых сельскай гаспадаркай, якія не уваходзяць у колгас, уцягнуць іх разам з сваімі бацькамі.

11. Рэалізаваць сіламі комсамольскіх ячэек 1000 экзэмпляраў газэты „Комуна“, 500 экзэмпляраў „Чырвонай Зьмены“ і 400 экзэмпляраў „Комсомольской Правды“. Акрамя гэтага распаўсюдзіць агра-колгасную літаратуру на 1000 руб. Вылучыць у кожнай ячэйцы ўпаўнаважанага па друку.

12. Папулярнаваць сацыялістычнае спарбортнае, ударицтва ў савгасях і колгасях пад лэўганам:—Ніводнага комсамольца ня ўдарні а.

13. Устанавіць у кожнай комсамольскай ячэйцы абавязковае ваеннае навучальнае, сыстэматычна адзін раз у тыдзень праводзіць апошняе.

14. Абвясціць з 15-га верасьня конкурс на лепшую ячэйку па выкананьню ўсіх чарговых задач па-стаўленых партыяй перад комсамолам.

Па вышэй пералічаных пытаньнях выклікаем на сацыялістычнае спарбортнае Касьцюковіцкае комсамольскае арганізацыю і чакаем хутчэйшага адказу праз газэту „Чырвоная Зьмена“.

Сек. атар Клімаўскага РК ЛКСМБ—Віткоўскі.

## Сыгналы „Чыр. Зьмены“ пачуты


Соцспарбортнае на хутчэйшае скапчэньне сяўбы

Пleshчаніцы, 22. (Па тэлефону).

Згодна звестак Пleshчаніцкага райколгасасою па колгасях раёну на 15 верасьня засяена 500 гэктараў азімых, што складае каля 60 проц. пляну. Трэба адначыць, што сыгналы друку і ў

прыватнасьці газэты „Чырвоная Зьмена“ райаганізацыі пачулі.

Паміж асобнымі колгасамі заключана сацыялістычнае спарбортнае на хутчэйшае скапчэньне асенняй сяўбы.



На здымку: Панакінская ячэйка УсеЛКСМ колгасу „Україна“ Аршанскага раёну вязе хлеб для здачы на сьмны пункт.



На здымку: Панакінская ячэйка УсеЛКСМ колгасу „Україна“ Аршанскага раёну вязе хлеб для здачы на сьмны пункт.

шчэным насеньнем, за атсутнасьцю зернаачышчальных машын, штучнае ўгнаеньне ў колгасях ня ўводзіцца, 15 вагонаў штучнага ўгнаеньня ляжаць на станцыі некарыстанымі абраныя попель высыпан у балота. Дрэна таксама праходзіць кантрактыя; павінна быць закантрактована 1200 гэктараў, а закантрактована зусім ніводнаго колькасьці.

А.

Станцыя праводзіць шырокую работу ў савгасях і колгасях па арганізацыі брыгад-дасьледчыкаў і рацыяналізатару з моладзі і кіруе іх штодзёнай працай.

Станцыя садзейнічае арганізацыі звычайнай падрыхтоўкі кадры масавай кваліфікацыі для савгаснага і колгаснага будаўніцтва шляхам мобілізацыі

Станцыя садзейнічае арганізацыі звычайнай падрыхтоўкі кадры масавай кваліфікацыі для савгаснага і колгаснага будаўніцтва шляхам мобілізацыі

Станцыя садзейнічае арганізацыі звычайнай падрыхтоўкі кадры масавай кваліфікацыі для савгаснага і колгаснага будаўніцтва шляхам мобілізацыі

# НЕ АДСТУПАЦЬ, А НАСТУПАЦЬ--ЗАГАДАЛА ПАРТЫЯ!

Наперакор ныцікам і опортуністым тыпу інжынэра Стакліцкага рабочыя „Кастрычніку“ пад кіраўніцтвам парткалектыву павінны весці ўпарты наступ на дрэнную якасць, брак, безалабернасць нявольніцкія тэмпы работы,—ЗА ЗВАРОТ КРАІНЕ ШКЛЯНОГА ДОЎГУ

Рабочыя заводу „Комінтэрн“ дапамогуць „кастрычнікаўцам“ ліквідаваць прарыў

## Тэмпы, тэмпы

— Складзе калі ласка, якія вынікі выканання прамфінплана за жнівень?—Запыталі мы 10 верасня супрацоўнікаў завадакіраўніцтва заводу „Кастрычніка“.

Што вы? Яшчэ рана, звестак няма!  
15 верасня звестак таксама ня было, але... з'явіўся прадстаўнік Белшклоаб'яднання, засеў і сам падлічыў...

За жнівень месяц прамфінплан выканан на 75 проц.

А брак? На шклу круглага гароння ў жнівні 22,9 проц. браку, замест 12 проц. на прамфінплану. На ўстаўкам 27 проц. браку, замест 6 проц. на пляну.

Гэтыя ганебныя лічбы не падагулены да 15 верасня, і не дадзены да рабочага Грамадзянскага арганізацыя зараз мобілізуюць увагу рабочых вакол адозвы ЦК УсеКП(б) а дзесьці гэтыя ганебныя лічбы да ведама рабочых ня могуць, бо завадакіраўніцтва працуе... „ударнымі“ тэмпамі.

## Гаварылі, запэўнівалі...

Аб бесперапынцы на заводзе гавораць ужо амаль цэлы год, некалькі месяцаў таму навад дырэктар заводу т. П. І. С. а. у, на адным з шматлікіх паседжанняў заявіў:— Перавод на бесперапынку 4 варштатаў фуслампы рыхтуецца і будзе ажыццэўлена к 1-му кастрычніка. На гэтай палстае прамфінплан-экладзен з удзелам пераводу 4-х варштатаў на бесперапынку з пачатку новага гаспадарчага году.

На сходах рабочых дзе абгаварваўся прамфінплан дырэктар таксама запэўніваў, што бесперапынка ажыццявіма і на гэтай падставе рабочыя высунулі свой састражны прамфінплан. Рабочыя колектыву ўзяў на сябе абавязак даць 87 тон шкла на суму 44.000 р. звыш прамфінплану.

## Б'юць адбой

А зараз, за два тыдні да пераходу на бесперапынку, спужаліся. Чаго? Ці бачыце—Тэхнічна ўсе падрыхтавана, але... няма рабочай сілы.

Праўда, прыжджаюць майстры, але... няма кватэр.

Праўда, будуць 4 дамы, але... Белшклоаб'яднаньне не дае абяцаных 16.000 р. на іх сканчэнне. Праўда, у ЖАБТ'аўскай дамох

жывуць людзі, якія нічога агульнага з заводам ня маюць але... мілішны баіцца іх выслаць.

Праўда... Ці-ж мала яшчэ якія прычыны прыводзяцца адміністрацыяй?

Але факт застаецца фактам. На працягу цэлага году стаіць адзін варстат і яго ня выкарыстоўвалі для кваліфікацыі моладзі, ня глядзячы на тое, што рабочыя і прадстаўнікі ЦПС аб гэтым гаварылі. Пры жаданні можна правесці аднаведныя ўплатненні (а рабочыя на гэта пойдучы) да сканчэння будаўніцтва новых дамоў, пры больш



Рабочы, у поход за ударныя дні,

сьмелым высо ваныні на кваліфікаваную работу вучняў і рабочых на бесперапынку з першага кастрычніка перайсці можна!

Так паставіла бюро парт. колектыву і райком партыі, але на завод прыехала брыгада саюзу Шклофарфару і ў процілежнасць правільнаму рашэнню партарганізацыі, паставіла:— „Улічваючы непадрыхтаванасць і інш. і інш лічбы, магчымым пераход на бесперапынку ў першым квартале.“

На нарадзе, скліканай па гэтым пытанню, інжынэр Белшклоаб'яднання тав. Стакліцкі скупаўся і гэтых тэмпаў. Ён настаівае на тым, каб на бесперапынку перайсці з 1 чэрвеня.

То тут, то там у пасобных кутках падымаюць голыя панікеры:

— Пераход на бесперапынку немагчымы, прамфінплан не рэальны, трэба перагледзець і г. д.

Мы супроць опортуністычнай установаўкі Стакліцкіх.

Мы су роць усялякіх адцяжкаў.

Прафінплан рэален, перавод варштатаў на бесперапынку з 1 кастрычніка магчымы.

Неабходны большавіцкія тэмпы і вера ў свае сілы—для таго, каб гэтага д. сягнуць.

К.

## Не кладзіце пад спуд рабочы прапаноў!

— Прапаны рабочых ня выконваюцца, яны трапляюць у бяздонную бочку і гэта адбівае ахвоту працаваць,—сказаў на адной з нарад комсамольцаў тав. Чайко. Аб гэтым-жа гавораць і іншыя рабочыя на ўсіх сходах.

Рабочыя ўносяць каштоўнейшыя практычныя прапаны і, нехта, дзесьці іх вывучае, нешта праводзіць у жыццё, але ніхто ня лічыць патрэбным даведацца да ведама рабочых аб практычных выніках іх прапаноў.

Нерашучасць, нявольніцкія тэмпы ў ажыццяўленьні прапаноў рабочых — паўсядзёнае зьявішча на шкло-заводзе „Кастрычнік“.

За бягучы гаспадарчы год з 60 прапаноў выканана каля 40, але ніхто аб гэтым ня ведае, ні адзін рабочы не прэміяваны ня глядзячы на тое, што адпаведныя фонды ёсць.

У час прапрацоўкі прамфінплану на 30-31 год рабочыя рашуча паставілі пытаньне аб ажыццяўленьні рабочых прапаноў.

Была створана спецыяльная камісія, праведзена шырокая растлумачальная работа і разданыя анкетныя зважкі да ўсіх рабочых унесці тую ці іншую рацыяналізатарскую прапанову.

Ня глядзячы на тое, што вялікая надзея ўскладвалася на комсамольцаў, з іх боку ніякай актыўнасці ня было.

— 3 800 разданных анкет вярнулі каля 100, унесена каля 150 прапаноў, з якіх больш паловы вельмі каштоўныя. Пра-

паны ў большай сваёй частцы зводзяцца да знішчэння бою і брака, выкарыстання адкідаў, знішчэння прастояў.

Рабочы т. Купрыёнак унёс прапанову аб зьмене замежнага „тахінзоля“—саставам які можа быць прыгатаваны на савецкім заводзе. Гэтая прапанова ўдасканаленая тав. Пагодзім павінна была праведзена ў жыццё, але ў нас ёсць небяспека, што коснасць кіруючых арганізацый зацігне правядзеньне гэтай каштоўнай прапаны ў жыццё.

Хара-тэрна, што ўсе прапаны ўносяцца дарослымі рабочымі, сярод зьвернутых анкет—няма ніводнай маладзёжнай.

Прафінплан 30-31 году будзе выканан толькі пры ўважлівым вывучэньні і хуткім правядзеньні ў жыццё ўсіх рабочых прапаноў. Трэба разбіць існуючую абломашчыну ў рацыяналізацыі заводу.

З. К.



Валасць, гультайства з заводу гані!

## 5 груп комсамольцаў-энтузіястых

Організавана 5 груп комсамольцаў-энтузіястых.

Па выхавальным цэху на першай зьмене: т. т. Феська, Сокалаў, Малеіноўскі Павел, Багдановіч Уладзімер, Тымачоў, Каласоўскі.

На другой зьмене—І. Працкевіч Пleshингер, Ізох, Бярэзінскі Стан., Башынскі І., на трэцяй зьмене—Русакевіч, Васіленка Дружынскі К., Фін Янка.

У малірыным цэху — Фінкельштэйн Хся, Царкова Марыя „дамовіч“.

Шліфэрны цэх на другой зьмене Гладко Т., Фэльдман С., Фінкельштэйн, Брыкальская К., Фінкельштэйн Х.

## Аварыя на заводзе „Кастрычнік“

21 верасня ў 11 гэдз. і 45 хвілін дню здарылася аварыя ў лесапільным цэху заводу „Кастрычнік“. Зламаўся варштат. Заводу гразіць затрымка ўпакоўкі і адгрузкі фабрыкатаў. Адсутнічае тара

Рабочыя неаднакроць папераджалі мэханіка Ступакова аб неабходнасці рамонту варштату. Апошні прапаноў рабочых ня ўлічваў і рамонту не праводзіў.

Партколлектывам складзена камісія для высвятленьня прычыны паломкі варштату.

Патрабуем умяшчельства адпаведных кантрольных і сьледчых органаў.

ОПЭРАЦЫЙНЫ ПСТ „Ч. 3.

Ліст з Віцебску

## Псыхолёгія абыватальскага дабрабыту пануе ў большасці комсамольцаў скурзаводу

### Усё ціха...

На Віцебскім скурзаводзе усё ціха. Можна прайсці ўсе цахі, аглядаць усё аб'явы, усе газэты і нічога ня ўбачыць. Усё гладка і добра...

Толькі дзесьці ў глыбі, унутры нешта шэпча і верушыцца, але ня вырываецца на панядворак, ня нішчыць гэтую мірную пеліну цішыні.

Доўгі час на заводзе ня выдзешца насьценгазэта. Нядаўна была абрана рэаколегія, якая прыступіла да працы але ўсё ціха. Сябры рэаколегіі мятучыся па заводзе, шукаюць матэрыял, а ніхто нічога ня піша, не жадае разбудзіць гэтую цішыню.

Але яна прарвалася! Гэта было на агульным сходзе комсамольскай ячэйкі, дзе 50 комсамольцаў прысутнічала 14 чалавек.

Правалася яна тады, калі хлопцы гаварылі аб удзеле комсамольскай ячэйкі ў рэалізацыі адозвы ЦК УсеКП(б) аб ліквідацыі прарываў. Але і тут больш гаварылі не аб удзеле ячэйкі, а аб тым, што вялікія непаладкі існуюць на заводзе, аб тым, што людзі не скарыстоўваюцца, як патрэбна быць, гуляюць цэлымі днямі бяз усякай карысьці. Новы парываў кшчл не працуе, а завод задыхаецца з-за адсутнасці энэргіі; аб тым, што корэктары блікі не працуюць і кара, з якой дабываюцца скурапрапоўчыя сакі, не дае належнай колькасці тавідаўскай. Гаварылі яшчэ шмат аб чым...

Але гаварылі азінікі.

„Пастаў крыжык“...

На першай лаве сядзіць малады, смуглы хлопец, ён апрануты ў модную шапку, з прыгожа-выязаным галыгукам. Погляд яго пляве па столі, сьценях і ён сумна пазёўвае. Яму сумна!

— Братка Хэйфец Пастаў там крыжык!—зварочваецца ён да сэкратара ячэйкі, каб той адзначыў у шшытку, што ён прысутнічае на сходзе. А далей.—Ён зноў пазёўвае, некалькі раз

устае і не знаходзіць сабе месца ў пакоі. Яму няма тут справы, яго ня цікавіць узнятыя на сходзе пытаньні, ня цікавіць пытаньні ліквідацыі прарываў,—ён думае, аб нечым далёкім, лёгкім, вясёлым

Але ён не адзі. Такіх, як ён, на заводзе досыць багата, і яны ня былі на сходзе, яны ня цікавіліся тымі пытаньнямі, над якімі б'ешца ў гэты момант уся краіна

Гэтыя настроі,—настроі, калі моладзь і ў прыватнасці комсамольцы, бачачы ў заводзе толькі сродак здабычы грошай, толькі сродак для стварэньня свайго багапалучча,—далі свае вынікі.

### „Ня прыгоннае права“

А вынікі сапраўды сумныя. З усіх 50 комсамольцаў толькі адзін—Німізаноні закантрактаваў сябе на ўрач-стым вечары. Больш нікога! І пасля таго, як шэраг старых рабочых абвешчалі сябе закантрактаванымі, калі сталі рабочы тав. Ясьціоўніч я і 1-ае 38 гадовы вытворчы стаж з 1918 году працуючы на гэтым заводзе сказаў, што „Калі не памру, дык не пакіну да канца падгодні завод“—комсамольцаў Рабінгі заяўляў:

— Што?! Кантрактавацца?! У нао ня прыгоннае права, каб я з кім-та нантрактаваўся... І гэтую думку, гэтыя разважаньні шмат хто падтрымавае і ніхто не дае ім адпору.

І пасля гутаркі на сходзе з 14 чалавек—9 падпісалі заяву, а адзін сьмела падыйшоў, узлёў аловак, працяў заяву і як ашпараны адыйшоў у бок:

— He! He хачу!

### Праходныя дзверы

У такім становішчы знаходзіцца праца комсамольскай ячэйкі і ўсё гэта ў той час, калі завод моцна засеў на

чорнай дошцы, калі прарыў другой году яшчэ ня ліквідаваны і бягучасці рабочай сілы прымае пагражаючы характар, калі завод ператварыўся ў паходны дзверы,—бо ні фабком, ні адміністрацыя і парт'ячэйка ня ведаюць прозьвішчаў рабочых якія працуюць на заводзе, бо прыходзіць і дзе з заводу адпалькавая колькасць рабочых.

У гэты самы час некаторыя комсамольцы не жаляюць апынуцца ў становішчы „прыгоннага права“. У каго?

На заводзе была праведзена праца па выдзяленьні адпаведнага бюлетэня. Людзі бегалі, зьбіралі матэрыял, а комсамольцы, заклаўшы рукі ў кішэні, перашэнтавоўца, імкнуцца ўцячы з заводу. Яны нічога ня робяць для палепшэньня становішча заводу. Яны шукаюць сродкаў барацьбы з недахопамі на вытворчасці, а імкнуцца ўцячы, куды-небудзь туды, далёка, у Кіеў, дзе мабыць ляжыцца залатыя рэчкі...

### Слова за Гарномам

Трэба адзначыць, што комсамольска ячэйка не атрымоўва: належнай дапамогі і кіраўніцтва з боку партыйнай ячэйкі. На сёньняшні дзень комсамольская ячэйка скурзаводу, як перадаваў атрад энтузіястых сацыялістычнага будаўніцтва ня існуе. Яна мірна плячэцца ў хвасьце адсталых настрояў, якія пранікаюць на завод з вёскі і не ўяўляе з сябе адпаведную ўдарную брыгаду.

Гаркому комсамолу трэба будзе безадкладна правесці становішча і працу ячэйкі з тым, каб моцна ўдарыць па гэтых абыватальскіх настроях барацьбы за аб'екты дабрабыту і шуканьне лягчэйшых шляхоў. Трэба ператварыць комсамольскую ячэйку скурзаводу ў сапраўды авангард барацьбы за п'яцігодку.

А. ГЛЕЗЕР.

## Дапаможам ліквідаваць прарыў

(Ліст партколлектыву шклозаводу „Комінтэрн“)

Бюро партколлектыву шклозаводу „Комінтэрн“ паведамляе, што ліст, зьместаны ў газэце „Чырвоная Зьмена“ ад рабочых заводу „Кастрычнік“ па дапамозе ім у ліквідацыі прарываў, мы прапрацоўваем на зьменахых сходах рабочых.

У час прапрацоўкі адозвы ЦК

УсеКП(б) мы абгаварылі пытаньне аб прарывах шкло-заводу „Кастрычнік“. Рабочыя нашага заводу ў сваіх паставах заявляюць, што яны па ўдарнаму выканваюць свой прамфінплан і дапамогуць ліквідаваць прарыў свайму суседу заводу „Кастрычнік“.

Да нас прыехала ўдарная брыгада рабочых „Кастрычнік“. З свайго боку мы вылучылі „буксірую“ і „скраўную брыгаду, якія паедуць на 5—6 дзён на завод „Акцідэбр“ з мэтай дапамогі ў ліквідацыі прарываў, перанясеньня вопыту нашай работы, заключэньня ўмовы паміж рабочымі „Кастрычнік“ і „Комінтэрну“, на замацаваньне слаба да канца п'яцігодкі на вытворчасці.

Секратар партколлектыву Вэйс.

У Аўторак, 23 га верасня ў г. БАРЫСАВЕ, у памяшнаньні чыгуначнага маюбу албудзюца  
**агульнагарадзкая нарада юнкораў „Чырвоная Зьмена“**  
На парадку дня:  
1. Доклад рэаколекі „Чырв. Зьмены“.  
2. Рознае.  
Пачатак нарады роўна а 7 з пал.  
Рэдакцыя „Чырв. Зьм.“  
Барысаўскі РК АКСМБ.

## ІСКРЫ РАДЫЁ

### Пералёты польскіх ваенных самалётаў праз савецка-польскую мяжу

Нота паўпрэдства СССР ў Польшчы

МАСКВА, 21. 8 верасня 'на савецка-польскай мяжы ў раёне гор. Ямполь а 4 гадз. пералёцеў на наш бок польскі ваенны самалёт. Самалёт быў абстрэляны прымежнай заставой і паляцеў назад у Польшчу.

У гэты-ж дзень, праз гадзіну, у тым-жа раёне, на наш бок пералёцеў другі польскі ваенны самалёт, які выніўся на нашай тэрыторыі каля сяла Новая Грэбля. З самалёту, зараз-жа пасля пасадкі вылез нейкі неведомы са скруткам у руках і кінуўся бегчы да бліжэйшага хутару.

Пасадка самалёту была заўважана нашым конным прымежнікам, які накіраваўся да самалёту з мэтай устанавіць прычыны пасадкі і затрымаць лётчыкаў. Аднак, паколькі прымежнік наблізіўся да самалёта з апошняга была адкрыта рэвольверная страляніна, якая прымусіла нашага прымежніка заставацца.

Невядомы, які бег з нейкімі мэтай да хутару, вачушы рэвольверную страляніну, хутка звярнуўся на самалёт, пасля чаго апошні узняўся і абстрэляны нашай прымежнай ахранай паляцеў назад у Польшчу.

Паўнамоцным прадстаўніцтвам СССР у Польшчы ў сувязі з гэтым паслана міністэрству замежных спраў Польшчы нота пратэсту супроць парушэння польскімі ваеннымі самалётамі савецкай мяжы і супроць узброеных дзейнасцяў аднаго з гэтых самалётаў на савецкай тэрыторыі.

### Прысуд па справе шкоднікаў ЛССТ

ЛЕНІНГРАД, 19. Закончылася слуханнем справа шкоднікаў у ленінградскага саюзу спаж. т-ваў Мазанаў і Сьпічкін прызнаны віноўнікамі ў эканамічнай контр-рэвалюцыйнай (шкодніцтва) і прыгавораны да расстрэлу, з конфіскацыяй ўсё маёмасці. Сарокін прызнан таксама віноўным у шкодніцтве і прыгавораны да 10 год пазбаўлення волі. Астатнія ладсудныя прыгавораны да розных тэрмінаў зняволення і да прымусовых работ. Гарэлік і Валенцінаў апраўданы.

### „Пяцігодка ў чатыры гады“

## ПАДТРЫМАЕМ ІНІЦЫЯТЫВУ КОМСАМОЛЬЦАЎ НАРКАМФІНУ

Комсамольцы заводаў „Бальшавік“, „Энэргія“, абутковай фабрыкі, праверце, чаму вашымі прадпрыемствамі не аформлена падпіска на пазыку

### Прымаем выклік комсамольцаў саюзнага НКФ

Комсамольцы заводаў „Бальшавік“, „Энэргія“, шкло-заводу „Пролетары“, абутковай фабрыкі! Ці ведаеце вы, што да гэтага часу па вашых прадпрыемствах нават не аформлена падпіска на пазыку. Да гэтага часу вашымі прадпрыемствамі не здадзены грошы, сабраныя на падпіску.

Меншпрамаю, які правёў падпіску на пазыку на арцелях на 114 тысяч рублёў, не аформіў падпіску на пазыку і на здаў грошай да сённяшняга дня.

Ячэйка курсантаў пры Наркамфінэ БССР прымае выклік комсамольскай ячэйкі саюзнага Наркамфінэ аб правядзенні рашучай барацьбы з прарывамі, на фінансавым фронце па афармленні падпіскі і сваечасоваму атрыманню чарговых узносаў на пазыку. Мы

### Яны ганебна бяздзейнічаюць

Нічога ня зроблена комсамольцамі колгасу „Новае Лядно“ ў рэалізацыі пазыкі. Не праводзіцца ніякай растлумачальнай працы, комсамольцы ня лічаць сваім абавязкам растлумачыць сялянству і колгаснікам якую карысць прыносіць пазыка.

Пухавіцкі райком, падпісчыні лекабокаў. Міфэ.

Ніякай працы не праводзіцца па рэалізацыі пазыкі па Амсціслаўскай раённай арганізацыі. Райком не правярэў, як выконваюць ячэйкі заданьне і ня даў належных указанняў аб разгортванні падпіскі.

Янка Явар.

За 2 дні 25 пров. задання

чалася са спазненнем. Але, ня гледзячы на гэта, за першыя два дні выканапа ¼ задання—рэалізавана на 500 рублёў.

## На першай усебеларускай выстаўцы дасягненняў і перамог

### Школа экскурсантаў

Першая Усебеларуская Выстаўка сельскай гаспадаркі і прамысловасці БССР павінна стаць школай экскурсантаў, якія наведваюць яе.

Асабліва звярочвае ўвагу моладзі павільён народнай асветы, аддзел ВМУ, ВТМУ і фабрычна-заводскага вучнёўства. Гэты аддзел ня толькі багаты сваімі дыяграфамі росту навуцальных устаноў і сацыяльнага складу студэнтаў, але і практычным іх дасягненнямі ў справе вучобы. Там маюцца экспанаты мн гіх ФЭВ і выкананьне іх надзвычайна добрае. Гэта даводзіць аб тым, што кваліфікацыя хлашоў ідзе хуткімі крокамі.

Аглядаючы на выстаўцы вышэйазначаны павільён, мы зацікавіліся экспанатамі бяспрытульных. Гэта гаворыць за тое, што на вучастак працы

з бяспрытульнымі зьвернута шыта увагі. У справе кваліфікацыі бяспрытульных мы маем вялікія поспехі, і ў практычнай вучобе, так роўна ў тэарэтычных ведах.

Маладыя рабочыя, якія пабывалі на выстаўцы і ўласнымі вачамі ўспрымалі ў поспехах моладзі ў справе выканання пяцігадовага пляну сацыялістычнага будаўніцтва ў чатыры гады, па прыездзе на свае прадпрыемствы павінны павесці растлумачальную працу сярод маладняка, каб ён як і заўсёды, быў застрэльшчыкам саіспраборніцтва, ударніца, выкананьня прамфінплэну, не паслабляў тэмпаў сваёй вучобы.

М. Шлоймовіч.

3-я ф-ка Віцшвэй.

### Вялікае ўражаньне зрабіў павільён МОП'у

З усіх павільёнаў выстаўкі зрабіў вялікае ўражаньне на мяне павільён МОП'у.

Тут яскрава выяўлены той тэрор, які панаваў у нас да Кастрычнікавай рэвалюцыі і той тэрор, што існуе зараз у капіталістычных краінах.

Экспанаты гэтага павільёна надзвычайна ўзрушылі мяне дзякуючы добрану тлумачэнню. Тамуча гэтага павільёна неабходна прэміяваць.

Вельмі кепска пастаўлен павільён Белдзярждруку. Зусім няма аддзелу літаратуры Чырвонай арміі, а таксама зусім не адзначаны п'юнерскі рух і наогул камуністычнае выхаваньне нашых дзяцей. Таксама надзвычайна дрэнна пастаўлены павільён транспарту, дзе цяжка ўявіць тэмпы агульнага нашага росту ў гэтай галіне.

Добра пастаўлены павільён народнай асветы. Дыяграмы росту нашых навуцальных устаноў пакідаюць незвычайнае ўражаньне. Таксама добра адзначана праца Нарасветы па выхаваньню маладых злучнікаў.

У гэтым-жа павільёне ёсць малюшкі куточак, які дае нам яскравае ўражаньне аб важнасці і неабходнасці політэхнізацыі школ.

Прыехаўшы на сваё прадпрыемства я павяду растлумачальную працу ў школах, а таксама і ў сваёй базе п'юнеруў аб выстаўцы і аб політэхнізме, аб неабходнасці хутчэйшага прымацавання школа да прадпрыемстваў.

Рабочы панчошнай ф-кі г.р. Віцебску Сооіні.

### „Вось якая наша ацэнка“!

11-га верасня ў Менск прыехаў экскурсія рабочых Маскоўскіх заводаў для агляду першай усебеларускай выстаўкі сельскай гаспадаркі і прамысловасці. У экскурсію ўваходзіць 11 чалавек моладзі, беларусоў, якія працуюць на самых буйнейшых прадпрыемствах гораду Масквы.

За 11, 12 і 13 верасня, за гэты надзвычайна кароткі тэрмін, мы ўсё-ж такі змаглі, хоць навярхоўна, але аглядзець усю выстаўку.

Дасягненні вялікія. Варта прыехаць сюды многім і ўспэўніцца ў іх. Рабочыя беларусы з гонарам будуць апавадаць усім сваім таварышам па заводах у Маскве ўсё тое, што бачылі яны на выстаўцы.

Толькі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі ранейшая лапцуная Беларусь змагла ператварыцца ў індустрыяльную БССР. Вось што мы бачылі, вось якая наша ацэнка.

Удзельнік экскурсіі Рэзьнік.

### Адказны рэдактар—Рэдакцыя

## РАБОЧАЕ ВыхАХОДНІЦТВА—МАГУТНЫ РЫЧАГ Тэхнічнай рэвалюцыі і баявых тэмпаў індустрыялізацыі савецкага саюзу

Кожны вынаходца, кожны рабочы, жадаючы палепшыць сваю работу, зрабіць сваю працу творчай, **ПАВІНЕН ВЫПІСАВАЦЬ І ЧЫТАЦЬ** штомесячны популярна-тэхн. часопіс „Ізобретатель“

Усе чытачы газеты „Чырвоная Зямля“ павінны быць падпісчыкамі газеты разам з часопісам „Ізобретатель“.

„Чырвоная Зямля“ з дадаткам часопісу „Ізобретатель“

**КАШТУЕ:** 6-м-цаў . . . . . 3 руб. 60 кап.  
3-м-цы . . . . . 1 руб. 90  
1-м-ц . . . . . 65

Падпісвайцеся на кастрычнік м-ц і да канца году.

### Прыём заяў на Месьціслаўскія (г. Месьціслаў) аднагадовыя Пэджурсы Працягнут да 1 кастрычніка

Большасць студэнтаў забяспечваецца інтэрнатам і стыпендыяй.

## ДА ўсіх пісьменьнікаў

З мэтай пашырэння і папулярызаванні **НОВЫХ БЕЛАРУСКІХ ПЕСЕНЬ**, сугучных нашаму вялікаму часу сацыялістычнага будаўніцтва,

БДВ просіць усіх пісьменьнікаў, як тых, што ўжо далі праз друк аб'яцаньне аб напісанні песень, так і тых, якія яшчэ не далі гэтага аб'яцаньня, прысылаць свае **ТВОРЫ-ПЕСЬНІ** ў Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва (Менск, Савецкал, 63—Музсэктар).

Пішэце песні на розныя тэмы для п'юнеруў, комсамольцаў чырвонаармейцаў і рабочых хораў. Прыняты тэкст будзе аплачаны, паложаны на музыку і надрукаваны

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА